

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Начальнік аддзела ідэалагічнай
работы, культуры і па справах
моладзі Карэліцкага
райвыканкама
Санчук І.М.

ПЛАН

АСНОЎНЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ

ДУ “КАРЭЛІЦКІ РАЁННЫ ЦЭНТР КУЛЬТУРЫ І НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ”

НА 2017 ГОД

**План
асноўных мерапрыемстваў
на I квартал**

№ п/п	Назва мерапрыемства	студзень	люты	сакавік	Месца правядзення	Адказныя
Культурна-масавая работа:						
1.	Навагоднія і калядныя святы	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы культуры і дасуга, сектары	Гароднік Н.М., загадчыкі аддзелаў і сектараў
2.	“Рождественский бал”	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
3.	Акцыя да Міжнароднага дня “дзякуй” “Весёлый празднік – день “спасібо”	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ	Басюк А.У.
4.						
5.	Святочны вечар, прысвечаны Дню Святога Валянціна "Устамі Купідона"		xxx		ДУК “Карэліцкі МЦК”	Кудзін М.М.
6.	Мітынг-рэквіем “Их подвиг мы в сердце храним”, да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
7.	Святочныя мерапрыемствы да Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь		xxx		Аддзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
8.	Святочны вечар, прысвечаны Дню абаронцаў Айчыны “Сегодня праздник ваш, защитники Отечества!”		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Башко М.П.

9.	Раённы злёт перадавікоў народнай гаспадаркі “Гонар і пашана па працы”		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
10.	Мерапрыемствы да Дня святога Валянціна		xxx		Адзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
11.	Свята “Ай, да Масленіца!”		xxx		Адзел культуры і дасуга “Мірскі ГДК”	Кот С.В.
12.	Канцэрт Германа		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Фурс В.А.
13.	Цырк “Авацыя” з праграмай “Баламут”		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
14.	Канцэрт групы “Фрыстайл”			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Фурс В.А.
14.	Канцэрт групы “Без білета”			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
15.	Шоу-праграма “Міс Карэлічы-2017”			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Башко М.П.
16.	Конкурсная праграма “А, ну-ка, дзевушкі!”			xxx	Сектар “Райцаўскі СК”	Сіроціна А.К.
17.	Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Тэматычны вечар “Я-грамадзянін Рэспублікі Беларусь”			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Башко М.П.
18.	Святочныя мерапрыемствы да Дня жанчын			xxx	Адзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
19.	Акцыя-канцэрт “Будзьце шчаслівы!”			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Башко М.П.
20.	Святочныя мерапрыемствы да Дня работнікаў бытавога абслугоўвання насельніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
21.	Пераатэстацыя творчых калектываў раёна з найменем “народны”, “узорны”.			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М., Басюк А.У.,

Прыняць удзел у:						
1.	Абласным фестывалі ветэранскіх калектываў “Не старэюць душой ветэраны”			xxx	г.Іўе	Гароднік Н.М.
Агляды, фестывалі, конкурсы:						
1.	Раённы конкурс “Міс Карэлічы-2016”			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
Работа па павышэнню прафесійнага майстэрства:						
1.	Раённы семінар загадчыкаў аддзелаў і сектараў “Планаванне і вядзенне уліковай дакументацыі ў клубных установах культуры”	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ	

**План
асноўных мерапрыемстваў
на II квартал**

№ п/п	Назва мерапрыемства	красавік	май	чэрвень	Месца правядзення	Адказныя
Культурна-масавая работа						
1.	Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню яднання	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы	Гароднік Н.М., загадчыкі

	народаў Беларусі і Расіі				культуры і дасуга, сектары	аддзелаў і сектараў
2.	Мерапрыемствы да сусветнага Дня здароўя	xxx			аддзелы культуры і дасуга, сектары	загадчыкі аддзелаў і сектараў
3.	Забаўляльна-пазнавальная праграма “Твори своё здаровье сам”	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ	Басюк А.У.
4.	Майстар-клас па саломаліценню “Чароўны свет маёй душы”	xxx			Аддзел рамесніцкай дзейнасці	Баярэнка Ю.А.
5.	Раённая акцыя –канцэрт “Я выбіраю жыццё”	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ	Башко М.П.
6.	“Вялікодныя віншаванні”		xxx		Аддзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
7.	Народнае гулянне, прысвечанае Дню працы		xxx		г.п.Карэлічы. пл.17 Верасня	Башко М.П.
8.	Урачыстасці і святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Перамогі, Дню Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь		xxx		Аддзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
9.	Мерапрыемствы да Дня сям’і		xxx		Аддзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
10.	Культурна-спартыўнае свята “Зоркі Панямоння”		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
11.	Мерапрыемствы да сусветнага Дня памяці ахвяр СНІДу		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы культуры і дасуга, сектары	Гароднік Н.М., загадчыкі аддзелаў і сектараў
12.	Мерапрыемствы да сусветнага Дня без тытуню		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы культуры і дасуга, сектары	Гароднік Н.М., загадчыкі аддзелаў і сектараў
13.	Свята Дзяцінства			xxx	Плошча 17 Верасня, г.п.Карэлічы	Башко М.П.
14.	Дабрачынная акцыя “Ангел в твоём сердце”			xxx	ДУА “Сацыяльна-педагагічны цэнтр г.п.Карэлічы”	Баярэнка Ю.А.
15.	Урачысты мітынг, прысвечаны Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны			xxx	Мемарыяльны комплекс “Зорка” г.п.Карэлічы	Гароднік Н.М.
16.	Святочны канцэрт да Дня медыцынскага работніка			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
17.	Свята да Дня моладзі			xxx	г.п. Карэлічы	Кудзін М.М..

Агляды, фестывалі, конкурсы

1.	Раённы конкурс “Міс Дзюймовачка- 2017”		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
2.	Раённы конкурс выканаўцаў эстраднай песні “Зорны дождж”	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ	Басюк А.У.
3.	Раённы фестываль дзіцячай творчасці “Сузор’е талентаў”		xxx		Аддзел метадычнай работы	Басюк А.У.
4.	Раённы плэнер мастакоў “Шлях да майстэрства”		xxx		Аддзел рамеснай дзейнасці	Баярэнка Ю.А.

Прыняць удзел у:

1..	Абласным фестывалі народнай музыкі “Зайграйце, музыкі!”		xxx		г.Ліда	Гароднік Н.М.
2.	Абласным конкурсе побытавых танцаў		xxx		в.Гарнова	ЧарткоВ.У.
3.	Рэспубліканскім фестывалі сямейнай творчасці “Жывіце ў радасці”		xxx		г.Слонім	Басюк А.У.

Работа па павышэнню прафесійнага майстэрства

1.	Раённы семінар загадчыкаў аддзелаў і сектараў “Стварэнне новых інавацыйных праектаў і іх рэклама”	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
----	---	-----	--	--	--------------------	---------------

**План
асноўных мерапрыемстваў
на III квартал**

№ п/п	Назва мерапрыемства	ліпень	жнівень	верасень	Месца правядзення	Адказныя
Культурна-масавае праца						
1.	Святочныя мерапрыемствы да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	xxx			Адзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
2.	Свята “Квітней, мая Беларусь!”	xxx			пл. 17 Верасня. г.п.Карэлічы	Гароднік Н.М.
3.	Свята “Купалле – свята вады і агню”	xxx			пл. 17 Верасня. г.п.Карэлічы	Башко М.П.
4.	Свята Купалле	xxx			Адзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
5.	Свята “Зажынкi”	xxx			Адзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
6.	Раённае свята ільну “Сінявокае багацце”		xxx		плошча 17 Верасня. г.п.Карэлічы	Гароднік Н.М.
7.	Свята “Дажынкi”		xxx		Адзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
8.	Канцэртная праграма да Дня будаўніка “Са святам!”		xxx		Карэліцкі РЦКіНТ	Герасімава В.І.
9.	Жнівеньская нарада настаўнікаў раёна		xxx		Карэліцкі РЦКіНТ	Гароднік Н.М.
10.	Канцэртная праграма “Вам,героі жніва”		xxx		Адзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
11.	Свята “Яблыка”		xxx		Адзел культуры і дасуга “Жухавіцкі ДК”	Абламейка С.І.
12.	Культурна-спартыўнае свята “Бастионы мира”		xxx		Карэліцкі РЦКіНТ	Гароднік Н.М.

13.	Свята “Навстречу школьным открытиям”			xxx	Карэліцкі РЦКіНТ	Башко М.П.
14.	Свята да Міжнароднага Дня прыгажосці «Красота – волшебная сила!»			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
Прыняць удзел у:						
1.	Абласным фестывалі фальклору “Панямоння жыватворныя крыніцы”			xxx	г.Гродна	Басюк А.У.
Работа па павышэнню прафесійнага майстэрства						
1.	Майстар-клас “Гульня – як адна з інавацыйных форм арганізацыі адпачынку”			xxx	ДУК “Карэліцкі МЦК”	Гароднік Н.М., Коўжуць Т.К.

**План
асноўных мерапрыемстваў
на IV квартал**

№ п/п	Назва мерапрыемства	кастрычнік	лістапад	снежань	Месца правядзення	Адказныя
Культурна-масавая работа						
1.	Мерапрыемствы да Дня пажылых людзей	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы культуры і дасуга, сектары	Гароднік Н.М., загадчыкі аддзелаў і сектараў
2.	Святочная вечарына да Дня работнікаў	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.

	культуры					
3.	Урачыстасці і святочныя мерапрыемствы да Дня Маці	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы культуры і дасуга, сектары	Гароднік Н.М., загадчыкі аддзелаў і сектараў
4.	“Музычны рынг”	xxx			аддзел культуры і дасуга “Лукскі Дом культуры”	Груца Р.А.
5.	Мерапрыемствы да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы культуры і дасуга, сектары	Гароднік Н.М.
6.	Раённае свята Ураджаю		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
7.	Тэматычныя вечары, канцэрты да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і пераапрацоўчай прамысловасці “Нізкі паклон за працу”		xxx		Аддзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
8.	Святочны вечар “Вяртанне да вытокаў” да 70-годдзя Турэцкага Дома культуры		xxx		Аддзел культуры і дасуга “Турэцкі ДК”	Жук Н.П.
9.	Вечар-ушанаванне “Узоры народнай спадчыны” (у рамках клуба майстроў народнай творчасці “Спадчына”)		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Баярэнка Ю.А.
10.	Цыкл мерапрыемстваў да Дня інвалідаў			xxx	Аддзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
11.	Агеньчык “Мир, в котором тебя любят”			xxx	ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”	Фурс В.А.
12.	Цыкл мерапрыемстваў да Дня прафілактыкі СНІДу			xxx	Аддзелы культуры і дасуга, сектары	Загадчыкі аддзелаў і сектараў
13.	Тэматычны вечар “Я люблю тебя, жизнь!»			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Басюк А.У.
14.	Святочныя мерапрыемствы да Ражства Хрыстова і Новага году			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы культуры і дасуга, сектары	Гароднік Н.М., загадчыкі аддзелаў і сектараў
15.	Конкурсная праграма “Супербабушка!”			xxx	аддзел культуры і дасуга “Цырынскі Дом культуры”	Русак С.К.
16.	Шоу-праграма “Танцы з зоркамі -3”			xxx	Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.

Агляды, фестывалі, конкурсы

1.	Раённы конкурс “А, ну-ка, бабушки!”	xxx			Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
2.	Раённы фотаконкурс “Мама – моё счастье”	xxx			Адзел метадычнай работы	Басюк А.У.
3.	Раённы конкурс “Мистер-2016”		xxx		Карэліцкі РЦК і НТ	Гароднік Н.М.
4.	Раённы конкурс на лепшы плакат, відэаролік, прэзентацыю “Народ супраць СНІДу”		xxx		Адзел метадычнай работы	Басюк А.У.

Прыняць удзел у:

Работа па павышэнню прафесійнага майстэрства

1.	Семінар “Стан і развіццё тэатральнага жанру у раёне”	xxx				
2.						

Правесці на працягу года:

1. Раённы конкурс на лепшае культурна -масавае мерапрыемства па фарміраванню здоровага ладу жыцця

Аналітычна-выдавецкая дзейнасць

1.	Зборнік гульнівых праграм для дарослых	люты				Красноўская А.А.
2.	Сцэнарна-метадычныя распрацоўкі па правядзенні Дня Перамогі і Дня Незалежнасці РБ “Табе прысвячаю, мая зямля”	красавік				Басюк А.У.

3.	Сцэнарыі мерапрыемстваў па фарміраванню здаровага ладу жыцця (па выніках раённага конкурсу на лепшае культурна-масавое мерапрыемства па фарміраванню ЗЛЖ)	снежань		Герасімава В.І.
Работа са сродкамі масавай інфармацыі				
1.	Выступаць на раённым радыё з інфармацыяй аб дзейнасці клубных устаноў культуры Карэліцкага раёна.	на працягу года		Спецыялісты ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”, загадчыкі аддзелаў і сектараў
2.	Своечасова размяшчаць на старонках раённай газеты “Полымя” інфармацыю аб мерапрыемствах, канцэртнай дзейнасці ўстаноў культуры	на працягу года		Спецыялісты ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”, загадчыкі аддзелаў і сектараў
3.	Своечасова абнаўляць інфармацыю аб дзейнасці клубных устаноў культуры на сайце	на працягу года		Спецыялісты ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”, загадчыкі аддзелаў і сектараў
4.	Запрашаць падчас праводзімых мерапрыемстваў журналістаў з раённай газеты “Полымя”	на працягу года		Спецыялісты ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”, загадчыкі аддзелаў і сектараў

Дырэктар ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”

Н.М.Гароднік

Пытанні для паседжання Савета аддзела:

1. “Работа ўстаноў культуры раёна па развіццю традыцыйнай культуры”;
2. “Укараненне новых відаў платных паслуг. Стварэнне клубных фарміраванняў на платнай аснове”
3. “Новыя падыходы ў рабоце устаноў культуры з дзецьмі, падлеткамі”
4. “Работа устаноў культуры па фарміраванню здаровага ладу жыцця”